



# ЗА ЛЕНІНСКІЯ КАДРЫ

ОРГАН ПАРТКОМА І ПРАФКОМА БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАўНАГА  
УНІВЕРСИТЭТА.

Год выдання II  
№ 11 (2\*)  
20 Чэрвеня  
1936 года.

Адрас рэдакцыі:  
Менск,  
Універсітэцкі гарадок  
Бялюжыц.

## СТАЛІНСКАЯ КАНСТЫТУЦЫЯ— ВЫНІК ПЕРАМОГІ СОЦЫЯЛІЗМА

Навуковыя работнікі, студэнты, адміністрацыйна-тэхнічны персанал БДУ шырока абгаварваюць праект новай Канстытуцыі Саюза — велізарнайшы дакумент сталінскай эпохі.

Праект новай Канстытуцыі гэта вынік перамогі соцыялізма ў нашай краіне. Гэты праект напаўняе радасцю і годасцю сэрца кожнага працоўнага, натхняе на далейшую барацьбу за поўную перамогу соцыялізма, за камунізм. — Так гаворыць праф. Пятосін.

Дзень зацвярджэння Канстытуцыі павінен быць днём усенароднага сьвята — унёс прапанову праф. Эмачынскі.

Навуковыя работнікі, студэнты ўніверсітэта і рабфака, адміністрацыйны тэхнічны персанал, абгаварваючы праект Канстытуцыі, узлілі на сябе цэлы рад канкрэтных абавязкаў па паліпшэнню сваёй работы.

### Выдатнымі адзнакамі

### закончым вучэбны год

учэбны год падышоў к канцу. Лікі заліковай сесіі паказваюць, як мы працавалі на працягу года. Як мы выканалі колькасць і на нашу праграму.

час зімовай заліковай сесіі мы надронна паказалі вучобы. Событых факультэтах не было ні ў студэнта з дрэннай адзнакай (ак). У веснавую заліковую сесію нас не павіна задавальняць за «пасрэдна». Вучыцца на атна» і «добра» — вось наша на.

апа партыя, наш урад, асабіста ўраш Сталін уздымаюць велізарную ўвагу аснове і, у прыватнасці, вышэйшым навуковым установам. У нас ёсць усе магчымасці і а вучыцца ў нас маюцца добра лямбаныя лабараторы і аўдыторыі ў нашым распараджэнні не і наша ўніверсітэцкая бібліятэка і дзяржаўная; нам чытаюць і лепшыя выкладчыкі; пем дзяржаўную стыпендыю; дастаўляюць кватэры і т. д. Гэтыя даты дзяржавы мы павінны адзіць высокую якасць вучобнай атнай адзнакай.

Залі ў нас да гэтага часу выдалі ўжо было каля двух дзесяткаў, то аснову заліковую сесію іх колькасць навінна значна павялічыцца. Укай гэтаму наша работа, работа рэарска-выкладчыцкага складу. Прайшоўшае паўгоддзе было занена ў партыі барацьбой студэнцкіх і выкладчыцкаў за высокую якасць вучобы.

Іа некаторых факультэтах залікі з'яўляюцца к канцу. Мы можам гаварыць аб папярэдніх выніках. Напрыклад, на географіі асобны студэнты з першых залікаў павалі высокую падрыхтоўку (Суні-Тамача, Каміянскі), але не павалі і абмінуп і таго факта, што рад уантаў атрымаў дрэнныя адзнакі (Валічко, Волкаў).

Камуністы, комсамоўцы павінны амаць перадавую ролю ў вучобе. іх навінны раўняцца астацкія удэнты. І траба сказаць, што значная частка камуністаў і комсамоўцаў на справе з'яўляецца перадавой аучобе (Какашынскі, Фабрыт, Шыфрына), але ёсць і тэгія, я ашчэ дзець-дзедзь здаюць дыпліны на «пасрэдна». Напрык- камуністы Юшпа, Фрыдман, Солеў гісторыю партыі здалі на асрэдна».

Браіна соцыялізма патрабуе высокую якасць кадры, і мы, анічэйшы ўніверсітэт, павінны пціць імі. Вось чаму партыя і ўрад аавіць перад выкладчыкамі і студэнтамі пытанне аб павышэнні якасці выкладання і якасці вучобы. У нас маюцца недахопы ў выкладанні гістафа, геофака, але і студэнты аавінны папоўніць упартай самаагойнай работай, скарыстаўшы ўсе ачымасці. Вядома, гэта не павінз аспакойваць нашых кіраўнікоў аверсітэта аб забеспячэнні к будаааму году высокую-кваліфікаванымі акладчыкамі.

Здаваць залікі на «добра» і «сытна», значна навадчыць лік аылікаў — вось наша задача. Як сала «Комсамоўская правда»: Коршымі аметэкамі парадзем праву».

## АЛЕКСЕЙ МАКСІМОВИЧ ГОРКИ

### Паведамленне ЦК ВКП(б) і СНК Саюза ССР

Цэнтральны Камітэт ВКП(б) і Совет Народных Камісароў Саюза ССР з глыбокім жалем паведамляюць аб смерці вялікага рускага пісьменніка, геніяльнага мастака слова, беззаветнага друга працоўных, барацьбіта за перамогу камунізма — таварыша АЛЕКСЕЯ МАКСІМОВИЧА ГОРКАГА, паследаваўшаў у Горнах, недалёка ад Масквы 18 чэрвеня 1936 года.

ЦЭНТРАЛЬНЫ КАМІТЭТ ВКП(б).

СОВЕТ НАРОДНЫХ КАМИСАРАУ САЮЗА ССР.

### Аб пахаванні А. М. Горкага

Урад зацвердзіў намісію па арганізацыі пахавання А. М. Горкага ў складзе т. т. Булганіна (старшыня), Хрушчова, А. Н. Талстога, В. Іванова, Стаўснага, Стэцкага, Намінскага, Хадароўскага, Уншіліхта і П. П. Кручова.

Пахаванне А. М. Горкага прынята за кошт дзяржавы. Пахаванне абудзецца сёння, 20 чэрвеня, у 6 гадз. вечара на Краснай плошчы.

### ТРАУРНЫ МІТЫНГ

19 чэрвеня адбыўся траурны мітынг студэнтаў, навуковых і тэхнічных працоўнікоў БДУ з прычыны смерці вялікага рускага пісьменніка, геніяльнага мастака слова — таварыша Алексія Максимовіча Горкага. З уступным словам выступіў акад. Вальфсон.

## НАША ПАРТАРГАНАІЗАЦЫЯ ПАВІННА БЫЦЬ ПЕРАДАВОЙ У РАЕНЕ

— 0 —  
РАСТОЎСКАЯ  
САМАТАР ПАРТКОМА  
— 0 —

Абмен партыйных дакументаў з'яўляецца важнейшым арганізацыйна-палітычным мерапрыемствам, які замацаваў вынікі правэркі, які садзейнічае ўмацаванню партыйнай арганізацыі, узняццю яе ідэйна-палітычнага ўзроўня і яшчэ большама павышэнню боаьшэвіцкай пільнасці.

Партыйная арганізацыя прышлала абмену партдакументаў са значнымі дасягненнямі ў галіне ўзняцця ўнутрыпартыйнай работы.

Глыбокае вивучэнне праграмы і статута партыі на ўсіх партгруппах, прапрацоўка рашэнняў пленума ЦК ВКП(б) і ЦК КП(б)Б аб выніках правэркі і абмену партдакументаў, а таксама артыкула тав. Пікала «Аб ураках правэркі беларускай партарганізацыі» — дапамагло кожнаму члену і кандыдату партыі зразумець задачы, якія стаяць перад абменам партдакументаў і зрабіць статут нашай партыі непахіснай асновай ўсяго партыйнага жыцця.

За час падрыхтоўкі к абмену партдакументаў на паседжанніх парткома і сходах партгруп заслуханы самасправаздачы 25 членаў і кандыдатаў партыі.

Абаваранне самасправаздач дапамагло ўсёй партыйнай арганізацыі глыбей вивучыць кожнага камуніста, выявіць асобныя яго недахопы і ўказаць канкрэтныя шляхі да іх знішчэння ў далейшай работе.

Многія члены і кандыдаты партыі, якія лічыліся раней у арганізацыі пасіўнымі, за апошні час значна палітычна выраслі і добра выконваюць даручаную ім работу (Дэраб, Евсукоевіч, Берштэйні і др.).

Аднак, было-б аусім няправільна на заняць перадавое месца сярод партарганізацый нашага раёна. Дзя гэтага у нас ёсць усе магчымасці.

ганізацыя атрымала сур'ёзныя ўказанні ад райкома партыі, выкананне якіх павінна з'яўцца асновай нашай далейшай работы.

Зусім неадпрымальна з'яўляецца тое, што значная частка камуністаў нашай арганізацыі не займае авангарднай ролі ў вучобе. Разам з выдатнікамі і ўдараўнікамі вучобы (Фабрыконт, Какашынскі, Шыфрына, Пукерман, Шулман, Кукуна і і інш.) многія камуністы з'яўляюцца яшчэ астаўчымі (Зеліковіч, Малаковіч, Лапуноў і інш.).

Апошні сход партыйнай арганізацыі, абгаварваючы вынікі абмену партдакументаў, звярнуў на гэта пытанне вялікую ўвагу, абавязаў усіх камуністаў зрабіць адпаведныя вынікі з гэтага сур'ёзнага папярэджання.

Заклачатце абмену партдакументаў непасрэдна звязана з падрыхтоўкай к адкрыццю прыёма ў рады нашай партыі. Гэта абавязвае нашу партарганізацыю яшчэ вышэй узняць узровень усёй унутрыпартыйнай і масавай работы.

Паліпшэнне работы з групай спачуваючых і далейшы яе рост з лік лепшых, найбольш блізкіх нашай партыі навуковых работнікаў і студэнтаў, глыбокае вивучэнне комсамоўскага актыва і арганізацыі работы з ім, дыферэнцыяваная работа з кожным кандыдатам партыі — асноўныя задачы, якія стаяць перад намі ў сувязі з адкрыццём прыёма ў партыю.

Наклаўшы ў аснову сваёй далейшай работы рашэнне РК КП(б)Б па выніках абмену, наша партарганізацыя к 15-годдзю ўніверсітэта павінна заняць перадавое месца сярод партарганізацый нашага раёна. Дзя гэтага у нас ёсць усе магчымасці.

## ДА 15-ЦІ ГАДОВАГА ЮБІЛЕЯ БДУ

У студзені 1937 года адбудзецца святкаванне 15-гадовага юбілея Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Урадавая камісія намісіла рад мерапрыемстваў па правядзенню юбілея.

10—13 студзеня адбудзецца юбілейная навуковая сесія ўніверсітэта. Сесія прадамструе дасягненні ўніверсітэта за 15 год свайго існавання і асабліва дасягненні ў навукова-даследчай работе.

На сесію будуць запрошаны кіраўнікі ЦК КП(б)Б і ўрада БССР, лепшыя вучоныя, прадстаўнікі народнай асветы і ўніверсітэтаў брацкіх республік, прадстаўнікі вышэйшых навуковых устаноў БССР, лепшыя навуковыя работнікі і выкладчыкі, якіх вихаваў універсітэт.

15 студзеня адбудзецца ўрачысты юбілейны сход ўніверсітэта разам з прадстаўнікамі ЦК КП(б)Б і ўрада БССР, прадстаўнікамі савецкіх і грамадскіх арганізацый, прадстаўнікамі вышэйшых навуковых і навуковых устаноў Савецкага Саюза.

Юбілейная ўрадавая камісія хадаініча перад Соўнархозам БССР аб вядоўску сродкаў на панаўненне імпартнага абсталявання для існуючых лабараторый і на арганізацыі новых.

Начальніку ўніверсітэцкага гарадка тав. Шастаюўскаму даручана прадставіць тт. Дзякаву і Бурачэўскаму план неабходных работ па правядзенню ў парадак тэрыторыю ўніверсітэцкага гарадка і рамонта будынкаў (знадворная і ўнутраная пабелка, наладжанне тратуараў і рамоніт карпусоў). Юбілейная ўрадавая камісія ха-

даініча, каб СНК БССР прадставіў пляць кватэр для высокакваліфікаваных навуковых работнікаў універсітэта ў доме, які будзецца ў гэтым годзе. Таксама ўзята хадаінітва аб уключэнні ў план будаўніцтва аб будучы год дома пад кватэры навуковым работнікам універсітэта і вышэйшых навуковых устаноў Менска.

Да 15-ці гадовага юбілея БДУ будзе выдан нарыс па гісторыі ўніверсітэта. Напісанне нарыса даручана члену ўрадавай камісіі па святкаванні 15-ці гадовага юбілея БДУ акадэміку Вальфсону, а агульная рэдакцыя — тав. Дзякаву. Нарыс будзе выдан на беларускай і рускай мовах.

Будзе выдан юбілейны зборнік навуковых работ універсітэта. Рэдакцыйная камісія зборніка зацверджана ў складзе акадэмікаў: Шчарбакова, Бурстына; прафесараў: Ермоленка, Годнеў, Снегкоў і тав. Кучыніскага. Выдадце зборнік даручана выдавецтву Акадэміі навуц БССР.

Юбілейная ўрадавая камісія даручыла ЧВА рэдактара тав. Кучыніскаму не пазней 1 верасня г. г. прадставіць спіс асоб навуковых работнікаў і студэнтаў для прэміравання і ўзнагароджвання ў сувязі з 15-ці гадовым юбілеем ўніверсітэта.

Юбілейная ўрадавая камісія абавязала рэктарыят і ўсю грамадскае ўніверсітэта шырока разгарнуць работу сярод навуковых работнікаў і студэнтаў з тым, каб 15-ці гадовы юбілей БДУ сустрэць з высокімі паказчыкамі вучобы, палітычнага і культурнага ўзроўня студэнцтва.

## ЗМАГАЕМСЯ ЗА УТРЫМАННЕ ЧЫРВОНАГА СЦЯГА

Вучэбны план 1935—1936 навуцальнага года па хімічнаму факультэту выканан паўнасцю і свечасова, калі не лічыць нецэлага недавыканання па тых дысцыплінах, якія не был прадугледжаны плянам. Да такіх дысцыплін траба адвесці беларускую мову, якая ўведзена ў апошні месяц (невыхапанне на другім і трэцім курсах 8—12 гадзін).

На працягу другой паловы навуцальнага года былі заданы на курсах наступныя дысцыпліны: I курс — агульная і неаарганічная хімія, матэматыка і нямецкая мова; II курс — дыямат і нямецкая мова; III курс — тэарэтычная механіка, прыкладная матэматыка, гісторыя партыі, арганічная хімія (першая частка) і англійская мова; IV курс — дыялектыка прыроды.

Азнакі, атрыманыя студэнтамі, гавораць за тое, што некаторыя курсы яшчэ недастаткова мабілізаваліся на барацьбу за высокую якасць работы. Гэта траба аднесці да III курса, на якім 6 студэнтаў атрымалі недавальняючыя азнакі па тэарэтычнай механіцы (Шэмак, Сувораў, Майсеевна, Захаравіч, Якубыч і Форттар) і да I курса, дзе маецца група студэнтаў у 6 чалавек (Баравік, Мажэвіч, Чырко, Дабрусін, Драбко і Пліс), якія атрымалі па магіматыцы (сярдні курс) недавальняючыя азнакі.

У адносінах першага курса траба сказаць, што тут некаторыя візна ёсць і грамадскае факультэта і деканата, якія не забеспечылі адпаведную дапамогу гэтай групе студэнтаў.

Лепш справа абстаіць па II курсе, які ў другую палову навуцальнага года даў высокія паказчыкі работы. Так, па фізіцы «выдатных» і «добра» аднак 85 проц. і па дыямату — 90 проц.

У другую палову навуцальнага года пачалі працаваць над выкананнем дыпломных работ студэнты-выпускнікі. Значны лік выпускнікоў (58 чалавек), а асабліва і перааружанасць навуковых работнікаў (праф. Казлоў мае 25 дыпломнікаў) з аднаго боку, абмежаванасць лабараторыямі і адпаведнымі прыладамі — з другога боку стварылі некаторыя труднасці ў працесе выканання работы. Але дзякуючы працаздольнасці і большэвіцкай настойлівасці дыпломнікаў і значнай увазе навуковых работнікаў, выкананне дыпломных работ у асноўным закончана свечасова. Зараз ідзе канчатковае афармленне работ і к устаноўленаму тэрміну ўсе работы будуць прадстаўлены ў деканат.

Падрыхтоўка да заліковай сесіі ў асноўным закончана. Яшчэ ў капцы мая былі складзены і дэведзены да студэнтаў і навуковых работнікаў сталыя расклады заліковых дысцыплін, вызначаны камісіі, тэрміны для падрыхтоўкі і іншае. Таксама маецца сталы расклад для абароны дыпломных работ выпускнікамі.

Хімічны факультэт заліковую сесію правядзе з найлепшымі паказчыкамі. Студэнцтва і навуковыя работнікі змагаюцца за ўтрыманне чырвонага сцяга.

Нам. дэкана хіміфона  
А. ШНОДА.



Фізікультурныя нумары.

### СТУДЭНЦКАЕ СВЯТА

Па рашэнню ЦК ЛКСМБ 29 чэрвеня ў 7 гадзін увечары ў садзе «Профінтэрн» праводзіцца студэцкае свята, прысвечанае заканчэнню вучэбнага года ў вышэйшых навучальных установах і тэхнікумах.

У садзе «Профінтэрн» будзе іграць музыка, будуць выступаць лепшыя фізікультурнікі, таншы, спевы, лепшыя акцыяры тэатраў Менска; арганізуюцца масавыя танцы і гульні.

Наша студэнцтва павінна ў сваё прыняцце самы актыўны ўдзел.

### ПАДРЫХТУЕМСЯ К ФІЗКУЛЬТУРНАМУ ПАРАДУ

30 чэрвеня ў Менску адбудзецца гарадскі парад фізікультурнікаў. У парадзе будуць удзельнічаць усе працоўныя нашай арганізацыі і студэнцтва да ірацы і абароны нашай радзімы.

Ад пашага ўніверсітэта на першы грандыёзны парад фізікультурнікаў навінна выйшлі 1.000 чалавек. Баявая задача ўсёй грамадскай універсітэта разам са здачай залікаў разгарнуць шырокую работу па падрыхтоўцы да парада. Факультэцкія арганізацыі павінны зараз-жа разгарнуць спартоўства на лепш арганізаваны выхад каманд, на вывучэнне новых песень і інш.

Няма сумнення, што наша студэнцтва, паспяхова закончыўшы вучэбны год, на фізікультурны парад выйдзе як адзін чалавек, прадэманструе перад кіраўнікамі партыі і ўлада свае радаснае, высілае, маладое жыццё.

## ПРАЦАВАЦЬ НЕ УРЫЎКАМІ, А ШТОДЗЕННА І СІСТЭМАТЫЧНА

У веснавую заліковую сесію на гістарычным факультэце ўваходзяць тры дысцыпліны: гісторыя народаў СССР, новая гісторыя, лацінская мова. Да залікаў я рыхтуюся пастрога вызначанаму плану, па праграме, прапрацоўваючы паслядоўна тэму за тэмай. Працюю не ўрыўкамі, а сістэматычна, штодзённа, бо важна хоць на адзін крок, але кожны дзень ісці наперад.

Працюю я не спяшаючыся, добра аналізую прапрацаваны матэрыял, стараюся не механічна спісаць з кніжкі або механічна засвойваць тое ці іншае ныванне, а поўнасьцю за сваёй галоўнай думкай аўтара і не пакінуць ніводнага незразумелага месца ў тэме. Бываюць выпадкі, што прачытаеш па тры, а то і больш разоў адну і тую-ж старонку.

Я спачатку ўважліва разбіраю той ці іншы раздзел праграмы, а затым ладбіраю неабходную літаратуру. Так, напрыклад, па гісторыі Вялікай французскай рэвалюцыі я падабраў

наступныя тры кнігі: Лукін «Нова-вая гісторыя Заходняй Еўропы», Лотта «Вялікая французская рэвалюцыя» і Мацвееў «Французская рэвалюцыя».

У аснову паклаў кнігу Лукіна. Паколькі яна больш паслядоўна і больш падрабязна дае канкрэтыя гістарычныя матэрыялы. Перад тым, як прыступіць да работы над кнігамі, я прачытаю канспект лекцыі.

Асабліва вялікую ўвагу звяртаю на канкрэтыя факты, асобы, даты, і не толькі для таго, каб іх лепш запам'ятаць, але і для таго, каб лепш засвоіць вывады, які дае аўтар на аснове гэтых фактаў. Затым я роблю ўласныя канкрэтыя матэрыялы і менш увагі агульным разважанні. Зусім іначай абстаці справа пры рабоце над класікамі Марксізма-Ленінізма. Тут я выписваю асноўныя вывады і выкладзе цытаты.

Прапрацаваўшы матэрыял на аднаму падручніку, я пачынаю той-жа

самы матэрыял прапрацоўваць па другому падручніку і сунастаўляючы выказанне аднаго і другога аўтара дапаўняю свой канспект.

Для лепшага засваення дат, гістарычных фактаў, я карыстаюся «Вялікай савецкай энцыклапедыяй». Так, па тэме Вялікай французскай рэвалюцыі прапрацаваў у 58 томзе ўвесь матэрыял.

Па гэтай-жа тэме акрамя падручнікаў я прачытаў «Наполеон» — Таралье, «Дантон» і «Марат» — Фрыдланд.

У аснову ўсёй сваёй работы над гістарычным матэрыялам кладу творы і выказванні Маркса, Энгельса, Леніна, Сталіна. Па пытанню Германскай рэвалюцыі 1848 года асноўным матэрыялам узяў кнігу Энгельса «Рэвалюцыя і контррэвалюцыя ў Германіі», а па пытаньнях французскай рэвалюцыі паклаў у аснову артыкулы Маркса.

Студэнт II курса гістафака ТОНЕР.

### НАВУЧУЮСЯ-ДАСЛЮ

### КОНКРЕТНАЕ КАФЭ АНАЛІТЫЧНАЙ

Адна з галоўных заслуг хіміка заключана ў тым, што асноўныя кафедры факультэта арганізавана паспяхова выдучу навукова-даследчую работу. Тут мы маем тры даследчыя асабистыя даследваныя адукацыйныя работнікі кафедры, раўніцтва работнай дыпломнікі кіраўніцтва навукова-даследчай ботаі студэнтаў. Усе гэтыя работ маюцца на кафедры аналітычнай хіміі.

З прац навуковых работнікі гэтым навучальным годзе закончылі многа працаў. Найбольшая работа «Крыяформаванне і кантрарэвалюцыя ў іспаренні растварэння». Па аснову гэтых работ пачынаў дачыцца Буранкова напісала сваю асноўную работу на аналітычную хімію і той і другі матэрыял вырашае таннае, аб якім у навуцы было таго адносна ўз'яўленне. Гэта вырашае бяспрэчна з'явіцца каштоўна ўкладам у хімічную навуковую таратуру.

Асістэнт Лягута закончыў «По установленню процесса амагніравання веществ в смешаных средах». Гэта работа адносна серыі ўжо надрукаваных намяткаў выдучу ў іншых навуковых установах (Академія навук БССР).

Толькі што закончыў даследаваць «Окислительных процессов в замкнутых средах» асістэнт Бандаркін. Нікі гэтая даследавання даюць чымасьць гаварыць «об обработке защитного ряда веществ при коррозии с гидрофильными адсорбентами». Асістэнт Будкевіч закончыў сартанаў па аналізу ў кіеўскім Танаева. У гэтым-жа годзе Будкевіч закончыў у кіеўскай батарыі і надрукаваў ужо дзве боты па пытаньнях аналізу.

Адным з новых відчаў даследчыя работы на кафедры ў гэтым годзе была работа студэнтаў другога курса. Спачатку навукова-даследчы год і ўдзеле тав. Будкевіча быў арганізаван навукова-даследчы гурток. Гэтыя члены гуртка пачалі ведаваць навукова-даследчую работу па раўніцтвам тав. Будкевіча і м кансультацыі. Закончаны работы аналізу раціональна студэнтамі Астханам, Чарчасам, Левінай і др., а рэкамендаваны для надрукавання студэцкім зборніку. Асобы мерыя будзе скарыстан для артыкулаў у перыядычным навуковым журнале.

Як і астатнія кафедры мы маем гэтым годзе некалькі дэпартаў, работа якіх ужо набліжае к канцу. Зараз яшчэ трудна і канчатковую ацэнку якасці дэпартаў работ, апошняе слова па адна належыць кваліфікацыйнай камітэту ўжо і зараз можна сказаць, і матэрыял работ тав. Цярлінай «По набуханию гелей в смешанных средах», Гендэльман — «Об адсорбции брикетированными углем», Кучаравай «По Тисортотисупензий» і Бурапковой «По моообразованию осадков» будуць срыстаны навуковым літаратурнай вецкага Саюза, а таксама і ў міжних выданнях.

Яшчэ трудна зрабіць вынікі канчатковых рэзультатах тых работ якіх прапрацоўваюцца эксперыментальна (Журомскай, Булга, Мірчик), але ужо атрыманы імі мэрыял дазваляе даць станоўчую ацэнку работе і гэтых таварышоў. Дзем спадзяванча, што іх барацьба за высокую якасць работы закчыцца поспехам.

Вялікую добрасумленнасць і капанні літаратурнай работы пытанню «Систематических методов анализа анионов» паказвае тав. роненко. Зачытыны ім напярэдня кафедры матэрыял стварае прымурэжанне.

Такім чынам барацьба нашага лектыва за разгортанне навучальнай працы пры садзейніцці ўвагі да яе з боку рэктарыята і гідэмакскай арганізацыі ўніверсітэта прынесла выдатныя плоды.

Доктар хімічных навук  
Н. Ф. ЕРМОЛЕНКА

### ПЕРШЫЯ ВІНІКІ

Дачытваюцца апошнія тэмы праграмы. У бібліятэцы, музеі, інтэрнаце студэнты ўпарта працуюць над матэрыяламі. Начынаецца заліковая сесія, якая падвыжае вынікі гадавой работы. Першы і другі курс біялагічнага факультэта ўжо сёння маюць першыя заліковыя дысцыпліны.

Першы заліковы прадмет-дзямят другі курс здаў з добрымі накізкамі. З 22 студэнтаў здаваўшых залікі 4 атрымалі «выдатна» (Шыж, Пушны, Шац, Пузевіч) і 12 «добра» 3 25 студэнтаў (другі курс зоалагаў) 3 тры атрымалі выдатнага адзнакі (Лук'янчук, Вабіцкі, Шыфрына) і 15 «добра». Астатнія студэнты абодвух груп здалі першы залік на «пасрэдна».

Зусім іншыя вынікі па першаму курсу. Студэнты гэтага курса не ўлічылі ўрокаў зімовай заліковай сесіі, якая дала вялікі процант дрэньных адзнак. І на гэты раз без дрэньных адзнак не абыйшлося. Залік па палітаномі даў такіх вынікі: 3 22 студэнтаў групы «А» 3 атрымалі «выдатна» (Шыперсон, Оспава, Шэбека), 6 «добра», 3 «дрэнна» (Гнеіна, Дубовік, Нусінсон). У групе «Б» няма ніводнай адзнакі «выдатна», а да тое а 25 студэнтаў 6 атрымалі «дрэнна» (Давідоўская, Гюнас, Рудаква, Садковіч, Санчук і Буйко).

Гэтыя вынікі прымуюць быць трывогу. Яны сведчаць аб тым, што студэнты дрэнна рыхтуюцца да залікаў, мала і вельмі навархоўна працуюць над матэрыяламі.

ЗАВІСТОВІЧ.

### ВЕДАЦЬ ГІСТОРЫЮ ПАРТЫІ НА „ВЫДАТНА“ — АБАВЯЗАК КОЖНАГА КОМСАМОЛЬЦА


Кожны комсомолец павінен добра ўведаць гісторыю партыі, якая прыводзіць да стварэння таварышта Сталіна, у прыватнасці — «Год вялікага пералому», «Аб правай небяспецы» і інш.

Мне многа данамагла комсомольская павышаная палітшкола, дзе былі прапрацаваны некаторыя творы Леніна і тав. Сталіна.

Вось чаму я атрымаў выдатную адзнаку на гісторыі партыі.

Студэнт III курса хімафака

ЕЛИНСОН.



Лабораторыя біяфака.

### АБ ЗООЛАГІЧНЫМ МУЗЕІ І АБ ГАСПАДАРЧЫХ ДРЭБЯЗЯХ

актыўна пачыналі разбураць маемасць музея. Новы камандант прыродна-навуковага корпуса тав. Папковіч на-днях выкінуў маемасць музея з кладовы. Маемасць была разнесена па вулгалках, а частка нават папала па двор. У выніку з 20 п'янак, надрыхтаных для поладка, засталася толькі 6 штук, а 7 падставак пад чучал зусім згубіліся.

Мясцом БДУ часта цікавіцца грамадска-асветнай работай, якую праводзіць музей, але зусім не цікавіцца пытаньнямі, якія датычацца данамога па наладжанню гаспадаркага музея.

На абсталяванне музея за два гады складзена 5 каштарысаў, але справа толькі каштарысамі і заканчвалася. Каштарысы сістэматычна губляліся і патрабаваліся зноў кожным новым гаспадаркам.

За апошні год музей не атрымаў і 100 кубікаў фіксатараў (спірта і фармальна), прышлося нават адмовіцца ад мантыравання новых калекцый. У музеі маецца каля 800 спірта-фармальнавых прэпаратаў. Частка з іх патрабуе перамантыроўкі, але і тут зноў справа ў фіксатарах. Напісана 7 адносін гаспадарчай частцы БДУ з просьбай закупіць для музея

24 штукі стовсячковых лампачак, але да гэтага часу атрымана толькі 3. Адвонь часта чакаючы экскурсіі аб гаспадарку і музей прыходзіцца шукаць лампачак у аўдыторыях і хутка перанасіць у музей.

У студзені месяца г.г. набыта скура чала. У сувязі з гэтым было падана некалькі адносін у гаспадарчую частку з просьбай закупіць жалеза для шклету чучала, але да гэтага часу няма ніякіх вынікаў.

Не лепш справа абстаці і з асігнаваннем на абсталяванне і папаўненне музея. Музей не мае цвёрдага бюджэта, а карыстаецца падачкамі адміністрацыі і бухгалтэрыі. У мінулым годзе на ўсе выдаткі музея атрымана толькі 1900 руб. У гэтым годзе тав. Лопману абрадаваў мяне, паведаміўшы, што на папярэдняе музея асігнана 6000 руб. Выходзячы з гэтага, работнікі музея склалі спіс, што неабходна набыць у іншых музеях і каштарысы на экскурсію ў межам БССР з мэтай збору мясцовай фаўны.

Аднак, у апошні час аб гэтых асігнаваннях нешта маўчаць, і я ўпэўнен, што яны пойдучы на выплаты прарахоў гаспадарчай частцы.

Пры наведванні музея Нікалаем Федаравічам Гікало мне прылосіла

многа разоў чыравець, адказваючы на яго пытанні. На пытанне, чаму ў нас так бедна калекцыя рыб Беларусі, я не знайшоў адказу. Мне было сорамна прызнацца, што мы, работнікі вышэйшай выдучай навукальнай установы БССР, не маглі раздабыць 100 літраў спірта і 50 літраў фармальна, якія неабходны для стварэння каштоўнай і вельмі патрабнай калекцыі.

Работнікі музея крэпка запам'яталі ўсе ўказанні і заўвагі тав. Гікало. Іх абавязкова трэба выканаць у самы бліжэйшы час, а для гэтага неабходна дапамога нашых гаспадарчых і грамадскіх арганізацый.

У мэтах наладжвання работы музея лічу неабходным зрабіць наступныя мерапрыемствы:

Устанавіць цвёрды асігнаванні, якія выдаткоўваць выключна на патрэбы музея; у бліжэйшы час неабходна забяспечыць музей патрэбным абсталяваннем, каштарысы на які прадстаўлен; абавязак гаспадарчую частку свечасова дастаўляць матэрыялы, якія патрэбны для музея; з 1 ліпеня па 1 жніўня г. г. арганізаваць экспедыцыю, у складзе 3 студэнтаў старэйшых курсаў, чучальніка і навуковага работніка, з мэтай збору матэрыяла па фаўне БССР; для лепшай работы неабходна запоўніць, маючыся па штату адзінку навуковага работніка па аддзеду безаванковых жывіёл.

Асістэнтка А. ЯЗОВІЧ.